

ВЫНІКІ ЗІМОВАЙ ПОЛІТВУЧОБЫ.

—Школьная сыстэма сябе апраўдала.—Асноўнымі недахопамі нашай політвучобы зьяўляліся: дрэнная ўвязка вучобы з практычнаю працаю і сучаснасьцю.—Недахоп у камсамольцаў агульных ведаў.—Слабая ўвязка політшколаў і політгурткаў з камсамольскімі ячэйкамі.
На будучы год падлічым гэтыя недахопы.



Избавимся от этой тяжести.

Вынікі вучобы дрэнныя.

19 гурткамі па падручніку Яраслаўскага, політшколамі I-ай і II ступені ў пачатку зімы было ахоплены 319 камсамольцаў і 49 беспартыйных. Вучылася ж 297 камсамольцаў і 42 беспартыйных. Такім чынам політвучоба на было ахопена каля 30 проц.

Праца з навічкамі і адзіночкі.

Праца з навічкамі была пастаўлена дрэнна. Працавала ўсяго 2 гурткі. Праграма для навічковай была прыслана позна ня было літаратуры.

У невстарэчай працы з пасобнымі камсамольцамі вінавата перш за ўсё бюро ячэек, якія на гэтую працу не звярталі належнай увагі. Вучоба з пасобнымі камсамольцамі пракладзіца не сыстэматычна, без правэркі і падагульнення.

Матэрыялы зачытаюць.
Хача за апошні час было праведзена 8 нарады кіраўнікоў гурткаў, але матэрыялы бок у працы гурткаў культаў. Слабыя былі кіраўнікі.

У некаторых гуртках праводзіўся мэтод чыткі, у такіх выпадках работа сумавалі і гурток сябе не апраўдаў. Мэтоды гутаркі і Дальтоналяна (у адным гуртку) апраўдалі сябе.

70 проц. політычна няписьменных.

Праведзеная політправерка дала

Еврейская політшкола першай ступені.

(Полоцк).

Около 50 проц. учащихся комсомольцев усвоили курс удовлетворительно. Політшкола дала толчок к самостоятельному чтению книг и газет, научила ребят высказываться (практиковались доклады рядовых ребят).

Одним из недостатков в зимней політвучобе нужно считать загружен-

ность руководителей, неприспособленность хрестоматии, в которой отрывки и выдержки из статей и книг не могли уложиться в головы ребят не привыкших пользоваться разбросанным материалом.

В общем, політшкола себя оправдала, нужно только к будущему году изжить имеющиеся недостатки.

З. Брусовский.

Вучоба актыву.

Актыў быў ахоплены курсамі, партшколамі (80 чалавек), партгурткамі (20 чалавек) існаваў проплектыў, які ахопліваў 46 камсамольцаў. Але ўсё-ж такі ня глядзячы на добрую організацыю вучобы актыву,—апошні быў слаба падрыхтаваны.

У летку трэба звярнуць увагу на самаадукацыю актыву.

М. Кажарскі.



Школа себя оправдала.

(Минск, політшкола гор. района I-ой категории).

Программа закончена полностью. В 6 группах (одна из них работала на еврейском языке) училось 132 человека, из них 85 комсомольцев, остальные пионеры и беспартийные. Лабораторный метод себя оправдал. Практиковался лабораторно-беседный метод, благодаря которому усилилась активность ребят на беседах, усвояемость прорабатываемых вопросов.

Мы приучили комсомольцев к самостоятельной работе над книгой. При этом, столкнулись с большим препятствием: общей неграмотностью, малограмотностью ребят.

Нужны общеобразовательные предметы.

Мы пытались ввести некоторые общеобразовательные предметы: математику, русский, белорусский язык, географию. Но это было только попытка: отсутствие хороших сил, программ, учебников не дало возможности ввести общеобразовательные предметы.

Опыт все-же показал, что для комсомольцев I-ой категории политразвития нужны кроме политических знаний и общие и что совмещать занятия в двух школах, общеобразовательной и политической—трудно.

Школьная система себя оправдала.

Большим шагом вперед является переход от «кружковщины» к школьной системе. Школьная обстановка способствовала введению единой системы в работу по политобразованию, связывала ребят. Лабораторная система способствовала увеличению активности и усвояемости. Выработка единого задания—являлась большим достижением. Наличие единого учебника способствовало регулярной работе школы.

Одним из достижений можно считать подбор руководителей, большей частью из среды комсомольцев 3-го курса.

Отдельные недочеты.

Большим недостатком в работе школы является слабая связь с ячейками, благодаря чему мы имели много перебоев в посещаемости.

Да и хрестоматия была не вполне удачна. Комсомольцу нужна систематизированная книга, а не отрывки из статей, подчас трудноватых (из статей Ленина) для комсомольцев, не дающих полного понятия о вопросе.

В будущем году.

Наряду с политпредметами, нужно ввести общеобразовательные.

Необходимо усилить руководство школьными советами, методическое руководство.

Организовать самостоятельную школу на еврейском языке, ибо ребята еврейских групп куда хуже занимались.

И последнее,—надо усилить связь учебы в школах с практической работой комсомольцев, с современностью.

С. Мовшович.

Прижим экономии.

—Товарищи! В связи с международным и внутренним нашим положением и героической борьбой английских штрейкбрехеров с Вольдуном, наше советское правительство объявило режим экономии. Что это за режим? Мы знаем много режимов.

Например, старый режим или, как он называется, старый прижим. Если мы заглянем в историю и проанализируем исторические факты в их конкретной, а не абстрактной постановке, то мы должны будем констатировать, что режим экономии совсем не такой. Режим экономии—это та-

кой режим, который одним словом экономный режим. Еще Маркс сказал...

—Товарищ докладчик, время истекло. По регламенту...

—Одну минуту. Не мешайте говорить. И так в этих отношениях режим экономии нам необходим. Рост социалистического накопления, наши хозяйственные затруднения и прочие ножницы заставляют нас соблюдать строжайшую экономию во всем...

—Товарищ, ты говоришь полтора часа. Некоторые задремали...
—... Среди нас есть еще несознательный алимент, как председатель данного собрания, который не дает мне говорить. Я думаю и надеюсь, что среди вас не найдется таких. Сейчас я кончу. Итак, да здравствует социалистический режим красной экономии!

Собрание от внезапного наступления тишины разом проснулось и громко зааплодировало.

Докладчик грязной рукой обтирал в изобилии выступавший на лбу пот отказавшись ради экономии от платка.

С резолюцией по докладу ради



Гравий.

Возвратилась делегация с подшефного линкора.

Работы по шефству будет усилено.

4 июня из Кронштадта возвратилась в Минск делегация комсомола Белоруссии, побывавшая несколько дней на подшефном линкоре «Парижская Коммуна».

Делегация передала краснофлотцам «Парижской Коммуны» привет от белорусской комсомолки, а также 250 рублей, собранных среди комсомольцев Минска и Витебска.

За время пребывания на подшефном судне, делегация успела детально ознакомиться с жизнью краснофлотцев и состоянием работы по шефству на месте.

На созванном совещании комсомольских отрядов линкора был вынесен целый ряд практических решений о работе по шефству. Краснофлотская газета «Балтийский Флот» должна будет помогать материал, освещающий жизнь и работу ЛКСМБ, а наша комсомольская печать Белорусии в свою очередь будет регулярно освещать жизнь Красного флота на своих страницах.

В письменную связь комсомольцев и краснофлотцев надо внести больше общественных моментов. До сих пор письма, отправляемые комсомольцами на подшефный были полны общими фразами или... обяснениями в любви. Выяснено еще целый ряд решений, которые в ближайшее время будут освещены на страницах «Чырвоная Зьмена».

Возьмемся за физкультуру!

Обсуждаем вопрос об «офизкультуривании» актива.—Для правильного руководства работой спорт-кружков не хватает руководителей.—Надо подготовить руководителей комсомольцев.—Физкультура на местах.

Физкружок должен работать при профсоюзе.

(По поводу статьи «Офизкультурить комсомольский актив» в Чырв. Зьмене № 59 (294) от 23 мая 26 г.) (Г. Мозырь).



О необходимости «офизкультурить» комсомольский актив не может быть и речи. Весь вопрос состоит в трудности привлечения актива в кружки вследствие загруженности активистов. Исходя из этого автор статьи предлагает организовывать при райкомах отдельные кружки. Это

предлож. надо признать несвоевременным вот из каких соображений. во-первых нельзя забыть того обстоятельство, что благодаря кружкам по физкультуре при союзах мы более обеспечены средствами;

во вторых—что время не может служить мотивом организации отдельных кружков, все зависит от правильного распорядка занятий кружка и от самих себя. Пример такой: при союзе Рабррос мы организовали спорт-кружок, куда входят работницы ОКЛКСМ и Горрайкома (они являются членами Союза Рабррос) и занимаются совместно с рядовыми комсомольцами и беспартийной молодежью, установили день и часы занятий и пока идет все благополучно.

Выделять отдельные кружки по спорту нет никакой необходимости.

Я. Шульман.

За индивидуальную гимнастику.

Вполне бесспорно, как указывал тов. Гаврила (в газете «Чырвоная Зьмена» № 59), что актив комсомола слабо тянется в физкультуру. Это объясняется, по моему, тем, что

1) актив больше всего занят (несмотря на целый ряд разгрузок); 2) недостаточно внимания уделяется райкомами, чтобы «офизкультурить» актив. Я в корне не согласен с автором статьи о том, что для вовлечения активистов в физкультурные кружки нужно создавать специальные физ-группы актива при райкомах.

Такое явление действительно способствовало бы отрыву актива от рядовой массы; во вторых для этого надо содержать инструктора.

Мое мнение, что необходимо популяризировать среди комсомольского актива индивидуальную гимнастику на дому (15 минут в день). Для этого имеются в достаточном количестве пособия, как, напр. Моллера проф. Бляха и т. д.

Только распространяя необходимость индивидуальной гимнастики можно будет безболезненно ооздоровить комсомольский актив.

Г. Спартаковец.

Нет комсомольцев-инструкторов.

В Белоруссии при многих предприятиях не имеется кружков физкультуры. Между тем, рабочая молодежь имеет желание заниматься физкультурой (особенно в отпускное время, когда нечего делать).

Получается так, что ребята из-за отсутствия физкультурных кружков, занимаются физкультурой «шиворот—навыворот».

Вот факт: в учебно-производственных мастерских во время «игры» в лапту и др. ломают окна. Некоторые занимаются далеко для здоровья не полезной акробатикой.

Для кружка по физкультуре нужен, ясное дело, инструктор.

Нужно создать кадры комсомольцев-инструкторов по физкультуре, которые пройдя краткосрочные курсы смогли бы содействовать созданию более широкой сети физкультуркружков.

Клинцевич.

Нет физкультуры.

(Горки).

У нас, в Горках с физкультурой среди рабочей молодежи обстоит очень плохо. Почти во всех производственных ячейках занятия по физкультуре отсутствуют.

Комсомольцы и беспартийная молодежь желают заниматься физкультурой.

Райкому комсомола надо растормошиться!

Будильник.

З'арганізаваў спортгурток.

(Дукорская ячэйка ЛКСМБ. Смілавіцкі раён).

Закончыўшы сваю зімовую працу—політвучобу мы пераходзім к лету.

Каб не праводзіць марна часу мы з'арганізаваў спортгурток) у якім ёсць некаторыя спортсменскія прылады, як напрыклад, футбольны мяч і шат беспартыйнай моладзі праводзяць вечары і вольныя дні на спортпляцоўцы.

Пальмін.

Запомни!

1. Чтобы крепче ночью спать. Надо окна открывать.
2. Утром губкой мокрой. Обмывая почище тело.
3. Щеткой зубы крепче трети. И снаружи и внутри.
4. Руки мылом чисто мой. Перед каждою едой.
5. Чтоб других не заразить. Избегай на пол плевать.
6. Чужих кусков еды не брать. Чтоб заразы избежать.
7. Ловкость, силу развивай. Физкультуру упражняй.
8. Душных комнат избегай. Окна на собраниях открывай.
9. Пол влажной тряпкой ежедневно очищай.
10. Чистоту тела соблюдай. Баню чаще посещай.

Быт моладзі вёскі. Бытавыя пытаньні.

Мяня раз ужо пісалі і заўсёды аб гэтым гаварылі, што нам трэба усё перадумаць аб нашым быце. Наш быт шчыра да таго не ўпарадкаван, да таго імат у ім засталася старога, што тут трэба значная лямка. Тут патрабаванне ўдзел усяе нашае камсамольскае арганізацыі. Возьмем пытаньне. Бацька і сын* зачэпляе юнкорам Кал. Брэзгуновым.

Як яго тут вырашаць? Брэзгуноў піша, што часцей відавочна ў спрэчках з сынам. Сягоння мы друкуем корэспандэнцыю юнкора Ц. Д., дзе бачым, што сын-комсомолец выступіў у ролі самага вядчайнага гультая. Бязумоўна, тут бацьку вінавацяць нельга і, бязумоўна, пытаньне аб падзеле бацькі з сынам залежыць ад мясцовага ўмоў і абставінаў. Агульнага рашэння нельга. Бывае, што і сын вінават, ды ня хоча прызнаць сваё бацькі. А вось з Смольні, Верхнедзвінска сельсавету, пішуць, што бацька чуць не забіў сына-комсомольца, выкраўшы ад яго грошы, без ніякай прычыны з боку сына.

Тут ужо бязумоўна камсамольцу ў такой сям'і заставацца нельга. Тут справа прыняла рэзкія формы. Другое—курэнне, п'янства, вечарынкі і інш. Шмат гаворана, але мала зроблена. Тут мы крок за крокам павінны дабівацца аздараўлення быту, дасягаць яго прыкладнасці і адпаведальнасці нашай ролі культурна-політычных будаўнікоў нашага краю.

Пытаньні зьвязаныя з сям'ёй, адносна з дзяўчатамі, сямейнае жыццё, здавальненне культурных запатрабаванняў і якімі шляхамі яно павінна ісьці аб гэтым яшчэ нашы юнкоры вёскі будуць пісаць, аб гэтым будуць упамінаць у сваіх допісах.

Павядзеньне камсомольца сярод сялянства, таварышоў, на сходзе, на працы—аб гэтым ёсьць што і трэба шмат пісаць. Наш быт ува ўсіх яго складаных праявах павінен знайсці належнае адбіццё на старонках нашай камсомольскай газеты.

М. Блонскі.

Бацька і сын.

(Водгукі на артыкул Брэзгунова).

Зма зацягнулася. Ужо даўно ў некаторых саян вышлі харчы і яны болыт, чым хто чакалі вясны, каб скараці можна было выгнаць скаціну на прастліну.

Чыкаў вясны і наш камсомолец дзесяць разоў са сваім старым бацькам і маткаю.

Як не чакаць, калі ўжо амаль што ад самых каляд прыходзілася шыкаць дзе небудзь прыкупіць крыху сена і салома. Прыходзілася старанна, бо гэтага ўпарта патрабавала хуцкая кабыла, да чуць у жыцці карова.

Прыходзілася яшчэ і таму, што ў летні час, калі ўсе шчыра працавалі не шоді, калі ўсе стараліся ў свой час скасіць і ўбраць сенажаць, дык тады наш камсомолец аб гэтым не клапаціўся і шмат сенакошу заставалася на скошаным.

То ня будзе чым узімку і каняку пракарміць? Алеся наш адказаў: „На што мне ісьці працаваць так цяжка, ці яно мне патрэбна? Я скорэй кіну ўсё ды пайду куды-небудзь на лёгкі хлеб“.

Алеся і сапраўды думаў дзе небудзь выбрацца з вёскі на „лёгкі хлеб“, але не ўдалося прышося зімаваць і гараваць разам з канякаю і кароваю, ды заўсёды бядуючымі бацькамі.

Прышла вясна. Усе шчыра бяруцца за працу, а наш Алеся сьпіць па цэлых днёх, а потым, выпраўшыся днём, не дае спаць другім—на начлежзе, напрацаваўшыся за цэлы дзень.

На што Алеся працаваць бо ён і селята зьбрацца як небудзь выбрацца на „лёгкі хлеб“. Ужо паабіваў парогі ў Райкоме, дабіваючыся „лёгкага хлеба“.

Ц. Д.

Трэба адвыкаць.

Аб шкоднасці курэння, ужо пісалася ня раз, але поспехі ў барацьбе з гэтым мы маем зусім малыя.

Трэба ў нас адбірае працаздольнасць. Трэба ўжо кінуць курць на усіх пясяджэннях, сходах канферэнцыях і павесці рашучаю барацьбу з курэннем.

І другія курцы сядзячыя ў зале, а між тым сярод гэтых курцоў ёсьць многа і ня курачыя якім дым ад табакі забівае горла.

Гэта ў нас адбірае працаздольнасць. Трэба ўжо кінуць курць на усіх пясяджэннях, сходах канферэнцыях і павесці рашучаю барацьбу з курэннем.

Адашчык.

В золотом краю.

1. Итак, айда из Минска. Прощай, родной город!

— Так-так-так... Эй, братишка, что мой полк... А ну, залезай на крышечку... Так-так-так... Что-то холодно. Ничего, в Крыму так припекает—там не рад будешь!

Поезд тяжело подымается под колёсами. В темноте мелькают освещённые попутки и станции. Перед глазами пробегают разбросанные деревья, кривые неуклюжие поля...

...и ночь, день и ночь... Мы уже далеко от родной Белоруссии. За окнами видать длинные долины чернозёма, молодой, стройный лес, разбросанные там и сям мельницы и хутора. Украина, красавица—Украина.

Вот и Харьков. Людской поток бежит из двери в дверь.

— Товарищ, где тут касса? — Направо. — Есть билеты на Севастополь? — Только на вечерний. В 10 ч. 40 м.

Ничего не поделаешь. Пошлились весь вечер по Харькову, а когда ступились сумерки пробрались на Севастопольский поезд.

Тик-так-тик-так—опять заехали в касса.

— Черное море! — Не Черное море, а залив... Сенька, Колька, глядите—гидроплан!

А вот парусная лодка!... А вот Севастополь. Приехали. На вокзале встречает агент Курупра. Он нас усаживает на автобус и мы мчимся в распределитель.

Севастополь—красивый город. Он только что просыпается. Звенят трамваи, гудят сирены автомобилей. Как радостно!

В распределителе нас очень приветливо встречают.

— А-а-а... из Белоруссии. Присыдайте. Очень хорошо. Сейчас к доктору.

После осмотра нам дали позавтракать.

А через час мы мчались на автомобиле в Ялту.

Вот она белая Крымская дорога. — Товарищ шоффер, сколько до Ялты? — 85 верст—пробасил шоффер не отворачиваясь от руля.

— Какая „кошка“? — Да гора тут так называется... И вправду, гора похожая на кошку лежит на самом берегу, утопая в зелени...

Промчался мимо Симеиза. Вот эта постройка—дом отдыха Совнаркома. Прелесть!

Встречаются люди с бронзовыми лицами. Дальше, дальше... Опять кружимся в горах, а кажется, что стоим на одном месте.

Уже стемнело, когда приехали в Ялту, в нашу санаторию. Встретили приятным возгласом: — Пожалуйста в ванну!

3. Из окна предоставленной нам комнаты мы увидели Ялту—прекрасный город-сад весь в волнующемся переплете стройных кипарисов, вековых пальм, изящных лавр, крашеного каштана и множества других редких деревьев, которые цветут только на южном берегу Крыма и обдают свежим, сочным благоуханием город.

Вдали видать горы в серебряных шапках снега.

— Пожалуйста, к доктору—прозвенел голос сестры. — Ах, как у вас хорошо, сестра... — Ничего, еще насмотритесь... Мы у доктора.

Дышите... сложите руки... здесь не болит?.. тук-тук... а вы давно болеете?—И опытный мастер-доктор закидывает меня бесчисленными вопросами.

— Вам нужно поремонтировать свое здоровье... Ничего, поправитесь. Ваше лечение будет состоять во первых—в исполнении строгого режима санатории. Во вторых—займитесь физкультурой, делайте натирания, принимайте солнечные ванны.

Поблагодарив доктора за советы,

я отправился знакомиться с ребятами. А ребята все славные, с'ехались со всех концов Советского Союза.

Среди них многие старые рабочие, комсомольцы, ответственные работники, которые впервые за всю свою жизнь лечат разрушенные от работы организмы.

Вдруг—звонок. Смейся и оживленно переговариваясь, все пошли в столовую. На столах гордо стояли чашки с какао, масло, колбаса, всего вдоволь.

Быстро, быстро зашевелились чёлости, уничтожая поданные кушанья. И так каждый день. Мы взяли за накопление солнечного здоровья.

Потекло время. Физкультура, ванна, обход врача, звонок, „шамовка“, мертвый час... А в промежутках между этими делами мы ходим на берег моря, на пляж.

Хорошо на пляже. Лежишь себе на раскаленном гравии (песок) и подставляешь бледное, худое тело жарким поцелуям крымского солнца. И скоро тело покрывается бронзовой чешуей.

На пляже можно увидеть самую разнообразную публику. Тут и прибившийся голопуз-беспризорный, и толстый, жирный нэпман с нэпманхой и нэпманятами, тут и рабочий с работницей...

А в море, в голубых брызгах кувыркается молодежь... Волны набегают и хорошо в них бросаться и радостно звенеть крепнущими головами.

Так мы отдыхаем в золотом краю. Мы, молодые рабочие из Белоруссии, набираемся здесь сил, чтобы после летнего отпуска еще с большей энергией взяться за работу.

Сашка Хейфец.

Экономия на производстве и в быту!

Как расходовать свой заработок? Где питаться—дома или в столовке?

Питаться нужно дома.
(В порядке обсуждения).

Наша рабочая молодежь не умеет, как следует, расходовать свой заработок. После получки ребята пьют, гуляют и обедают на радостях в столовке. А между тем, питание в столовке совсем не по карману нашим ребятам.

Первые десять дней после получки парень обедал в столовке, а потом ему пришлось класть зубы на полку... По моему мнению, нашим ребятам надо откинуть всякую мысль о питании в столовке и следовать примеру родителей—не ахти хороший, но зато экономный.

— А-а—говорят многие—начать мне на родителей. Я пообедал и мне хорошо, а дома какнибудь обойдётся... Вот с такими мнениями нужно бороться. Молодому рабочему нужно питаться у себя дома и тем самым экономить в своем кармане и помогать членам семьи.

ОТ РЕДАЦИИ. Редакция «Чырвоная Зьмена» предлагает всем читателям и юнкорам принять участие в обсуждении вопроса, затронутого товарищем Ноткой. Ждем материала на тему—Где питаться?

„Борец“ эа экономію.

... Многие наши ребята для того чтобы не явиться лишней день на работу, прибегают к симуляции...»

(Из заметки юнкора).



Надуд страхнессу и врачей, «Большой»... поет и пляшет!... Да! От подобных «ловкачей» Трещит хозяйство наше!

Куда утекают гривенники.

(Ячейка строителей, Витебск).

Посмотришь иной раз на нашего комсомольца, так прямо жалость берет: ходит он оборванный, в тоненькой, рванной курточке, в башмачках, которые каша просят... Почему это так? Разве ребята так мало зарабатывают, что не хватает на самое необходимое? Нет, дело не в этом.

А дело в том, что ребята тратят на самые ненужные вещи, забывая о том, что необходимо.

Гривенники утекают на мороженое, кино, театр, выпивки и т. п. А вот «Чырвоную Зьмену» из 70 чел. выписывают только несколько. У ребят не хватает денег на покупку обуви, на взятие в кредит материала в ЦРК.

Я считаю, что комсомольская ячейка должна обратить большое внимание на это явление. Особенно этот вопрос приобретает остроту летом, когда начинаются строительные работы и наши парни зарабатывают больше, чем зимой.

Надо научить наших молодых строителей экономно, разумно, с пользой для здоровья расходовать свой небольшой заработок.

И кроме того, ребята должны всегда составлять в голове план расходования денег, быть строгими контролерами своего бюджета.

Комсомолец.

До первых петухов...

(Завод „Коминтерн“. Ново-Борисов).

Любят наши парни загонять свой заработок в пивную бутылку.

К примеру, взять комсомольца Шатило. Получает он рублей 40 в месяц, а то и больше. Ежедневно можно видеть его сидящим в пивной в окружении бутылки... А между тем, у него не хватает денег для уплаты членских взносов в профсоюз. Его, кажется, и исключили уже за неплату членских взносов.

Или вот комсомолец—Оскерко Франц и Ржевский Феликс. Поехали они в деревню гулять на тройцу, переписались там в доску, а в понедельник не явились на работу. Прогуд сделали.

И много таких фактов можно рассказать.

Есть ребята, которые систематически не выходят и опаздывают на работу и поэтому приносят большой вред производству. Все это потому, что ребята по вечерам ходят на вечеринки или таскаются по улицам до поздней ночи, до первых петухов...

Ясно, что утром гулякам не хочется вставать и во время приходиться на работу.

Бывает еще так, что притащится парень на завод невыспавшимся, с слипающимися глазами и во время работы засыпает, как говорит, „окуней ловит“... Вот тебе и реальная экономия и борьба за производительность труда! Просто стыдно за молодежь.

Комсомольская ячейка, чего ты не обратишь на эти факты должного внимания? Взгреть нужно хорошенько всех комсомольцев, которые подрывают производственную дисциплину, пьянствуют и этим показывают дурной пример всей остальной рабочей молодежи. В. Завилейский.

Экономия на изнанку.

Желудки голосуют.

(Орша, профшкола деревообделочников).

Существует при нашей школе столовка. В кухне столовки надо, конечно, каждый день варить обед для ребят. Но дело в том, что администрация школы, в целях, как видно, „режима экономии“ решила, что можно профшкольцам прожить и без дров... Мол, летом жарко, обед а на солнышке сварится.

Но администрация забыла, что у профшкольцев есть желудки и желудики имеют право голоса. Так вот, желудики голосуют за то, чтобы им варили пищу и пищу, имейте в виду, сваренную. И повинуюсь повелительным голосам своих желудков, профшкольцам приходится прибегать к таким средствам, как сжигание на кухне хороших досок из мастерской.

Вот тебе и экономия. Администрация, администрация где твой хозяйственный глаз?

Михаил За...

Лишних 20 вершков.

(Чаусы, профшкола металлистов).

За последнее время администрация школы решила давать ребятам обрабатывать гачные ключи. Работа хорошая, но дело в том, что ее поставили в скверные условия.

Администрация заблаговременно не позаботилась о материале соответствующего размера и вышла следующая картина: нужно ребятам сделать ключи длиной в 6 вершков, а дали железные бруски длиной в 26 вершков.

Кузнец вынужден был осажать бруски на 20 вершков, на что было потрачено много рабочего времени.

Иосиф.

„Зав. на зав. сидит и завом погоняет“.

Минск, профшкола строителей.

Наша школа в настоящее время обслуживается изрядным количеством служащих. Так у нас имеются: завшкола, завхоз, завуч, завучей частью, бух и помбух... Как видите—целый трест, а не канцелярия профтехшколы.

А ведь раньше школа прекрасно работала только с одним заведующим и одним бухгалтером.

Не пора ли прекратить эту трагикомедию под названием „зав. на зав. сидит и завом погоняет“?

И. Зеликсон.



Пръем на ВУЗ'ы і рабфакі.

(Пръем у 1926-27 навучальным годзе ў вучэбныя ўстановы, падпарадкаваныя галуўпрафсавету БССР).

Заявы аб преме на ВУЗ з 1-га ліпеня па 1-га жніўня будуць прымацца канцэлярыяй ВУЗ'аў.

Усе сабы, спольчаныя агульнавучэбнаму курсу альбо сямігодным працоўным школам, профшколам, школам дарослых умяшанага тыпу і інш. розныя іна на курсе вучэбныя ўстановы, павіны вытрымаць іспытаны і абхаваць курсу рабфакаў.

Спальчаныя тэхнікум і праграма БССР, будуць прымацца на ВУЗ'ах на сваёй спецыяльнай пасля 2-х годовага стажу па спецыяльнай тэхнікум. Спальчаныя тэхнікум з 3-х годковым курсам навучэнцы будуць прымацца на першы курс, а з 4-гадоваму курсам—на 2-гі курс.

Пачаўца заняткі 15 верасня.

Пръем ашу аб преме на рабфакі будзе праводзіцца іспытнікі пры рабфаках з 1 ліпеня па жніўня.

Іспыты пачаўца з 15 жніўня і скончацца—20 жніўня.

Прымацца на рабфакі не маладзей 17 год і на старэй 25.

Абрача гэ ага, прымаюць толькі працоўных з 3-летнім рабочым стажам і амяраюм, які працаваў больш 3-х год без аспэктаў чужой працы на зямлі.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

На вятрыя рабфакі прымаюцца вядучыя рабочыя, які працуюць на заводах і фабрыках гэтага гораду.

Здравоохранение.

В текущем году помимо 11-ти ясель по бюджету открываются в районах Минска еще 9 ясель на средства местных общественных организаций и шефских обществ.

Общество «Красный Крест» отпустило для проведения ясельной кампании 900 руб.

При «Доме Грудного Ребенка» (Советская, 16) открыты ясли для детей беспризорных женщин.

Запытанні і адказы.

ЗАПЫТАНЬНЕ: Ці можа отряд піонеру вылучыць з піонеру комсомольцаў, добрага хланта на праду помпавадзьяра да другога атраду які (атрад) мадаўна арганізаваўся, і атрады знаходзяцца пры адным саюзе?

АДКАЗ: Калі піонер-комсомолец добра падрыхтаваны да гэтай працы—гэта можа і павінен зрабіць не атрад, а ячэйка комсомолу.

ЗАПЫТАНЬНЕ: Ці будуць у гэтым годзе пры гарадзнім райкоме ЛКСМБ у Менску курсы піонер-прадоўнікаў?

АДКАЗ: Будуць адчынены у восні.

Клубу ім. КИМ-стыдно!

Вот уже полтора месяца прошло с тех пор, как клуб КИМ получил письмо от Ленинских комсомольцев. А ответа до сих пор не написал. Товарищи на Ленинца уже несколько раз спрашивали что за причина молчания?

Неужели клубу КИМ эта связь не интересна?

Неужели такие примеры надо подавать нашим аграрным комсомольцам?

Они ведь письма от нас ждут с большим нетерпением!

Стыдно, товарищи из клуба КИМ! Уж если вы не в силах ответить, так лучше и не начинать.

Д. Снежко.

Неправильное ударение.

(Из военной жизни)

Второй день наш бронепоезд № 36 стоит в 30 верстах от захолустного городишка Ан...а. В городке—чеки и золотопогонные купеческие сынки. На бронепоезде—красные, мад'яры и рабочие.

Пароль в этот день был «котелок».

— Кто идет?

— Я...

— Пароль?

— Котелок.

У меня мелькает мысль: «Котелок»? Да ведь это чешское слово!

— Пароль?

— Котелок.

Темное все приближается.

Р-раз. Ружье у плеча.

— Стой!

«Оно» идет.

— Стой! Стрелять буду!

...Идет...

Нажал собачку.

Б-б-бах... Огонь пронезал темь...

— Ну, вы убили его?

— Это на самом деле было нападение?

— засыпали мы ворохом вопросов рассказчика.

— К счастью не убили! Он поскользнулся и упал в тот момент, когда я выстрелил.

— Почему к «счастью»?

— Да, ведь оказалось, что это мад'яр с нашего бронепоезда! Он перепутал ударения: вместо пароля «котелок», сказал «котелок»...

Так, из-за ударения мог быть убитым человек.

Н.

Водгукі Горшакі «Гісторыі».

Якую пастанову ўхваліў Райком ЛКСМБ.

Федулаў—зьянты з працы.

Выгавар рэдкалегіі—адменены.

Вынік з протоколу пасяджэння Бюро Горшакі РК ЛКСМБ ад 23 траўня 1926 г.

С Л У Х А Л І: У Х В А Л І Л І:

1. Інфармацыю тав. Ляўшы аб пастанове РК КП(б)В па справе аб канфлікце з рэдкалегіяй.

1. Інфармацыю прыяць да ведама і выкарыстання.

2. Тав. Федулаў зьянты з працы як працягваючы сябе ў адмысловым бок, будучы сябрам Бюро РК халатна аднесіны да працы ў ячэйцы, да якой быў прызначан, што выклікала канфлікт з рэдкалегіяй.

3. За невыконвацьне дырэктыву РК і на згоднасьць замёткі з Бюро па апраўжэнню на артыкул зьмяшчэння ў «Комсомольскай Праўдзе» па пытанню выгавара рэдкалегіі. Паставіць на ід.

4. Прапанаваць тав. Федулаву паведамаць КП, што пасляня замётка зьяляецца ад яго асабіста, а не ад Бюро.

5. Паведамаць у комсомольскім друку аб мерах, прынятых да т. Федулава і аб выніках канфлікта.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Выгавар вынесены сябрам рэдкалегіі лічыць не правільным і пастанову Бюро РК аб выгавары адмяніць.

Профсоюзная хроника.

Ці соваз пашывокоў отпущено 6000 руб. на оборудование летнего сада. При саде будут оборудованы: встрада, кино, буфет и читальня.

ЦП соваз деревообделочников отпущено 600 руб. на ремонт столовой при заводе «Деревообделочник».

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Соваз пашывокоў отпущил 800 руб. на оборудование двух детских площадок на 55 детей в районах предприятий.

Суд.

Рекламное дело.

Шесть дней Минский Окружной Суд устал в делах «Белгосрекламы» деятельности наместившей Белгосрекламы.

Шесть дней старались все-6 обвиняемых доказать свою правоту.

Дело, в основном, заключается в следующем: в апреле 1925 года в бывшем редакторе руг газеты «Савинская Беларусь» (он же предводитель газетного сектора)—г. Шинило явился молодой человек с именем артиста и большим коммерческим «рвачагом».

Молодой человек назвал себя Рошним, предъявил полномочия от Московской конторы «Диагност» и предложил отдать ему возможность на дело рекламы в Белгосрекламе за 9.000 руб. в месяц. Газетный сектор в то время сильно нуждался в средствах и поэтому это предложение было принято.

Вот так родился «Белгосреклама». Директором был назначен Рошня, а его заместителем—Шинило. В штат были включены два помощника бухгалтера Май и Фрид и два «вава» отдела—Вольков и Случкин.

Все они важно рресеялись по местам и стали «двигать торговлю».

Ведь не зря говорят, что реклама—двигатель торговли.

Рошня, как «опен» рекламного дела, создал вокруг «Белгосрекламы» «атмосферу движения».

Его девизом было: «шумим, братим, шумим». Он трезвонил на всех перекрестках, что «Белгосреклама» находится под идеальным руководством Наркомпреса, что по главе ее стоит не кто иной, как член ЦИК'а—Шинило (Шинило никогда членом ЦИК'а не был). Их деятельности придают государственное значение и т. д.

Характерно тут же отметить следующее: в одном из писем к своему заму Новикову Рошня пишет: в Минск приезжает заведующий промышленной рекламой товарищ Печалин. Познайтесь Печалин с Шинилом, но не просто, постарайтесь оставить эту аудиенцию с большим трудностями. Скажите, что Шинило поехал на заседание ЦИК'а и не может сейчас принять, в другой раз известите, что его срочно вывели из ЦК и т. д.

Вот к таким приемам прибегали рекламные работники для саморекламы.

Было бы ошибкой думать, что «деятельность» этой компании сводилась только к собиранию реклам. Нет. Они еще своим ретивым образом занялись бесцеленной торговлей.